

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 175 (5251)  
НАДЗЕЯ  
4  
ЖНІУНЯ  
1935 г.  
ГОД Выхадня XVII

## СЁННЯ У НУМАРЫ:

VIІ КАНГРЭС КОМУНІСТЭРНА. ДЗЕННІК ВЯЧЭРНЯГА ПАСЯДЖЭННЯ 2 ЖНІУНЯ.

ПАСТАНОВЫ СНК БССР І ЦК КП(б)Б: АБ НЕВЫКАНАННІ ЛЕПЕЛЬСКИМ РВК УСКЛАДЗЭНЫХ НА ЯГО ўРАДАМ АБАВЯЗКАў ПА РЕГІСТРАЦЫЎ СТАТУТАў СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ АРЦЕЛІ.

АБ ДАПУШЧАНЫХ СКАЖЭННЯХ ПА ПРЫЁМУ І РЕГІСТРАЦЫЎ СТАТУТА С.-Г. АРЦЕЛІ ў АСВЕЙСКИМ РАЕНЕ.

ПАСТАНОВА БЮРО ЦК КП(б)Б — АБ ХОДЗЭ ўВОРКІ ІЛЬНУ І СКАРЫСТАННІ ІЛЬНОЦЕРАВІЛЬНЫХ МАШЫН.

ГУТАРКА ТАВ. ЧАРВЯКОВА З КАЛГАСНІКАМ АРХІПАМ АНДРЭВІЧАМ НОВІКАВЫМ.

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫЯ—ЗА ўЗОРНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ШКОЛУ. НЯУХІЛЬНА АЖЫЦЦЯўЛЯЦЬ СТАЛІНСКІ СТАТУТ. М. ЗЯРНІЦІ—НА АДКАЗВІШЫМ ўТАПЕ ПР АВЕРКІ.

### ЗА ўЗОРНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ШКОЛУ

Сёлета мы маем значныя паліпшэнні ў школьнай справе, у справе народнай асветы. Яны выкаліканы рашучымі мерамі, якія прыняла наша партыя, па асабістай ініцыятыве таварыша **Сталіна**, для навадзення парадку ў школе.

Гіганцкія поспехі народнай асветы ў БССР, з'явіўшыся ў рэзультатае таржаства ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, вядомыя. Штодзённыя клопаты ЦК КП(б)Б на чале з таварышам **Гінало** аб паліпшэнні выкладання і выхавання дзяцей, аб прывядзенні школ у культурны, узорны стан ствараюць магутнейшую базу, на якой наша школа будзе быстра ісці ў гару.

Адзак органы Наркомаветы і дагэтуль не ўзяліся за сваю справу як след, па-большэвіцку, і гэтым, **толькі гэтым** тлумачацца сур'ёзнейшыя недахопы, якімі багата наша школа.

Велізарнейшы перамогі соцыялістычнага будаўніцтва ў нашай краіне, рост ле матэрыяльнага багацця і добрабыту стварылі найшыроўшыя магчымасці для паліпшэння снабжэння народнай асветы ўсім неабходным. **Краіна можа і хоча даць сваёй школе, свайму маладому пакаленню як можна больш, каб гэта шчаслівейшае ў гісторыі чалавечца пакаленне вырастала здаровым, жыццерадачным, культурным, мансімальна ўзброеным ведамі.** Трэба толькі ўмець сварыстаць гэтыя магчымасці, правільна іх накіраваць, навестці ў школе сапраўды соцыялістычны парадак. Вось гэтага ўмения і не хапае ў органаў Наркомаветы, якія прадаўжаюць працаваць па-старынку, штучна «прыбавляюцца», «урэзваюць» сабе і, значыць, школу ў самым неабходным.

Які неспрыбабы выгляд маюць у нас многія школьныя памяшканні, як неўтульна і змрочна ў іх! Як рэзка кідаецца ў вочы адсутнасць мала-мальскіх клопатаў аб культурнасці і харакце знешняга выгляду школы.

Некалькі партрэтаў, павісшых на сценах укрыў і ўкос, абрамленых дэкарацыйнымі зелянінамі ці паперай; некалькі дозунгаў, намаляваных самімі вучнямі на шпалерах, часта са шматлікімі пагрэшнасцямі супроць арфаграфіі; развешаныя па столі нізкі рознакаляровыя сцяжкоў, з якіх асыпаецца пыл — вось тыповыя «ўпрыгожванні» шмат якіх класных пакояў. Ці трэба быць мастаком-спецыялістам для таго, каб скромна, разам з тым прывабна і культурна ўпрыгожыць школу? Зразумела, не. Патрэбна толькі **мадана і любоў**, вялікая любоў да тых маленькіх людзей, якія ў сценах школы павінны выхоўваць у сабе нахільнасць да характа, навелі культурнасці.

Але аб якіх культурных памках можа ісці гутарка, калі дзеці, на занятках у некаторых школах сядзяць у польтах (холодна — дровы за лета не загатоўлены, або раздзявальні ў школе няма); калі галошы дзеці прыносяць з сабой у клас і каханьне у партыю разам з кнігамі, спыткамі і скаротамі; калі ў школе няма гатэланай вады, або прыхотзіцца піць ле з місак; калі нават чарніла вучань прымушан прыносіць з сабой у бутэлекках, з якіх гэта, пачкаючая рукі, адзенне, падручнікі, вадкасць выліваецца ў часе хадзьбы?

Мы маем усе магчымасці даць на кожную парту чарнільніцу, напа краіна можа забяспечыць школу бакамі і кружкамі для вады. Няўжо нельга раздабчыць для школы вешалкі, маты для выцірання ног, рамы для карцін і партрэтаў, дэсяткі і сотні прадметаў школьнага культурнага ўжытку? Зразумела, што справа не ў «дэфіцытнасці», а толькі ў тым, што не класіфікацыя аб гэтым тым, для каго клопаты аб школе з'яўляюцца адзіным абавязкам.

«Мы згодныя цьер даць школе ўсё, што ёй неабходна», — гаворыць тав. **Андрэў**. — Але «няхай толькі тыя арганізацыі, якія не пасрэдна кіруюць школай і блізка стаяць да школы, скажуць, што іменна патрэбна». А ў органах асветы ўсё ішча пануюць старыя прывычкі механічнага размеркавання. Яны ўсё яшчэ прыбавляюць

і блэмежна шчаслівы, калі атрымаюць хоць што-небудзь і **жое-небудзь** па якасці. Гэта перашкаджае органам асветы выстаўляць свае патрабаванні прамысловасці і гандлючым арганізацыям, дзейна дабівацца пашырэння асартыменту культурных тавараў на рынку і паліпшэння іх якасці і знешняга афармлення.

А як гэта прыбяліненне адбіваецца на якасці рамонту і будаўніцтва школьных будынкаў! Нярэдка, пасля рамонту школьны будынак связе не надоўга і вельмі хутка набывае рапейшы неспрыбабы выгляд. Як часта ўвесь рамонт зводзіцца да простага пабелкі, якая не можа прыкрыць сабой выгнутыя балкі і пакабіўшыся сцены. Афарбоўка падлогі без пакосту прыводзіць да таго, што праз месяц на падлозе з'яўляюцца «ліпкі» — месцы, з якіх зышла фарба.

«Бо ўзяць такую справу, як будаўніцтва пяці новых школ у Менску. Гэта будаўніцтва праводзіцца годна вядомай пастановы ЦК ВКП(б) і СНК СССР. Для яго краіна дала без чаргі ўсё неабходнае.

Але і тут Наркомаветы і гарана асталіся вернымі сабе. Атрымліваючы, напрыклад, кахлю для печак, яны ніколькі не клапаціліся аб яе якасці. У выніку пецы ў новых школах пераліваюць усімі фарбамі радугі. Не магі НРА і гарана дабіцца хоць-бы мінімальнай прыгожасці ўнутранай адзелькі памяшканняў. У выніку каналізацыйныя і водаправодныя трубы пракладзены ў сценах наверх атынкаўкі; у выніку ручкі на вокнах самага неспрыбабага выгляду: у выніку ні ў адной школе няма паркетных падлог.

Не, не разумюць яшчэ ў органах Наркомаветы, як важны ўсялякія «дробязі», як важна прывесці школу ў парадак, як патрэбны школе любоўныя, клопатлівыя, бацькоўскія адносіны. А для таго, каб іменна **таніа** адносіны ўстанавіліся, трэба перамачы пануючую яшчэ ў апаратае асветы коснасць. Наркомаветы павінны пранізаць усю работу сталінскай любоўю да дзяцей, большэвіцкімі клопатамі аб іх росце і

### Аб невыкананні Лепельскім райвыканкомам ускладзеных на яго ўрадам абавязкаў па рэгістрацыі статутаў сельскагаспадарчых арцелей

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б

СНК БССР і ЦК КП(б)Б устанавляюць, што:

Лепельскім райвыканком (старшыня т. Янавіс) да 22 ліпеня 1935 г. не разгледзеў і не зарэгістраваў ніводнага правільнага статута сельскагаспадарчай арцелі.

Прадстаўленым камтасамі статуты райвыканкому на рэгістрацыю старанна не правяраліся і не выпраўлены дапушчаныя ў іх сур'ёзныя памылкі — парушэнні Прыкладнага статута і пастаноў ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 1 чэрвеня і 2 ліпеня 1935 г.

Так, у статуте арцелі «Чырвоная зорка» размер прысядзібага ўчастка ўстаноўлен ад 0,30 да 0,50 гектара, замест устаноўленага для Лепельскага раёна ад 0,30 да 0,60 гектара, што з'яўляецца грубейшым скажэннем Прыкладнага статута. Нічога таксама не сказана аб тым, колькі калгаснік мае права трымаць у асабістым карыстанні кароў і маладняка.

У статуте арцелі «Чырвоная зорка» размер прысядзібага ўчастка ўстаноўлен ад 0,30 да 0,50 гектара, замест устаноўленага для Лепельскага раёна ад 0,30 да 0,60 гектара, што з'яўляецца грубейшым скажэннем Прыкладнага статута. Нічога таксама не сказана аб тым, колькі калгаснік мае права трымаць у асабістым карыстанні кароў і маладняка.

У радзе пратаколаў агульных сходаў калгасаў, якія прымаюцца ў сакваіку — красвіку месцах,

Старшыня СНК БССР  
ГАЛАДЗЕД.

унесены папраўкі аб апраце за каля і аб размерах прысядзібных участкаў, згодна пастановы ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 1 чэрвеня і растлумачэнні НКЗ СССР. Але гэтыя папраўкі не абмеркаваны агульным сходам калгаснікаў, што з'яўляецца грубейшым парушэннем Прыкладнага статута і калгаснай дэмакратыі.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б устанавляюць:

1. Адмяніць рэгістрацыю статутаў на Лепельскаму раёну, праведзеную райвыканкомам, як непрыліжную, звязаную з парушэннем Прыкладнага статута і пастаноў СНК БССР і ЦК КП(б)Б ад 1 чэрвеня і 2 ліпеня 1935 г.

2. Абавязаць Лепельскі райвыканком і райком партыі неадкладна выправіць усе дапушчаныя памылкі і парушэнні Прыкладнага статута сельскагаспадарчай арцелі.

3. Указаць сакратару Лепельскага РК КП(б)Б т. Вайновічу і старшыні райвыканкома т. Янавісу па несур'ёзны, невольнічкія іх адносіны да такога важнейшага палітычнага пытання і паярадзіць іх, што далейшыя іх такія адносіны да пытання выпрадоўкі, прыёму і рэгістрацыі сталінскага статута сельскагаспадарчай арцелі прымусяць ЦК і СНК прыняць да іх самыя сур'ёзныя меры ўздзеяння.

Сакратар ЦК КП(б)Б  
ВАЛКОВІЧ.

### Аб дапушчаных скажэннях па прыёму і рэгістрацыі статута сельскагаспадарчай

### VIІ КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

#### Дзеннік вячэрняга пасяджэння 2 жніўня

Вячэрняе пасяджэнне адкрывае старшыняствуючы тав. **Куусінен**.

Зноў на трыбуне з'яўляецца спаткавы доўгімі апладысентамі тав. **Дзімітраў**. Прадаўжаючы свой даклад, тав. Дзімітраў указвае, што можа наступіць такое становішча, калі стварэнне ўрада пролетарскага адзінага фронту ці антыфашысцкага народнага фронту стане не толькі магчымым, але і неабходным у інтарэсах пролетарыята. І ў гэтым выпадку, — гаворыць тав. Дзімітраў, — мы без усіх хістанняў выступім за стварэнне такога ўрада. Увесь кангрэс сустракае гэтыя словы тав. Дзімітрава громом апладысентаў.

Тав. Дзімітраў далей вызначае тую канкрэтную абстаноўку, пры якой магчыма і нават неабходна стварэнне ўрада адзінага народнага фронту, і выкрывае сутнасць дапушчаных у мінулым у пасобных кампартных правах і «левых» ухілаў у тлумачэнні ролі і значэнні рабочага ўрада.

Урад адзінага фронту — гаворыць тав. Дзімітраў — з'яўляецца арганам супрацоўніцтва рэвалюцыйнага авангарда пролетарыята з другімі антыфашысцкімі партыямі ў інтарэсах усяго працоўнага народу, урадам барацьбы супроць фашызма і рэакцыі.

Мы ні ў якім выпадку не павінны неадказна сідзі ідэалагічнай заразы фашызма і павінны, з свайго боку, разгарнуць шырокую ідэалагічную барацьбу на аснове яснай, папулярнай аргументацыі і правільнага, добра прадуманага падыходу да своеасабліваці нацыянальнай псіхалогіі народных мас. Выкрываючы фальсіфікацыю гісторыі сваіх народаў фашыстамі, тав. Дзімітраў, пад бурныя апладысенты ўсяго кангрэса, заяўляе:

— Тыя комуністы, якія думаюць, што ўсё гэта не мае адносіна да справы рабочага класа, якія нічога не робяць, каб гістарычна правільна, у сапраўды марксісцка-Пад бурныя авацы ўсяго кан-

інтэрна значна выраслі і загартаваліся. Тав. Дзімітраў далей падкрэслівае, што развіццё адзінага фронту сумеснай барацьбы комуністычных і соцыял-дэмакратычных рабочых супроць фашызма і наступлення капітала высювае пытанне аб палітычным адзінстве, аб адзінай масавай палітычнай партыі рабочага класа. Пералічваючы ўмовы, на якіх магчыма ажыццяўленне палітычнага адзінства рабочага класа і стварэнне адзінай палітычнай партыі пролетарыята ў кожнай краіне, тав. Дзімітраў падкрэслівае, што гэта адзіная масава палітычная партыя рабочага класа павінна быць «партыяй баявой, партыяй рэвалюцыйнай, дастаткова смелай для таго, каб павесці пролетарыят на барацьбу за ўладу...», як сказаў тав. **Сталін** у «Асновах ленынізма».

Далей тав. Дзімітраў канстатуе, што Комуністычны Інтэрнацыянал ставіць цьер на-новаму рад пытанняў і, у першую чаргу, пытанне аб адзіным фронце і аб падыходзе да соцыял-дэмакратыі, рэфармісцкіх профсаюзаў і іншых масавых арганізацый.

Знаходзяцца мудрацы, якім здаецца ва ўсім гэтым адступленне ад нашых прынцыповых пазіцый, якія сідзі наварот управа ад ліній большэвізма. Што-ж! Галоднай курыцы, гавораць у нас у Балгарыі, заўсёды сніцца праса. Няхай так думаюць гэтыя палітычныя куры, — гаворыць тав. Дзімітраў пад агульны смех і апладысенты ўсяго зала. — Мы хочам, каб комуністы ў кожнай краіне своечасова выносілі і скарыстоўвалі ўсе ўрокі свайго ўласнага вопыту, як рэвалюцыйнага авангарда пролетарыята. Мы хочам, каб яны як можна хутчэй навучыліся плаваць у бурных водах класовай барацьбы, а не стаялі на беразе як наглядальнікі і рэгістратары набягаючых хваль у чаканні добрага пагоды. Вось чаго мы хочам. Пад бурныя авацы ўсяго кан-

Ліні неспрывабы выглед маюць у нас многія школьны памяшканні, як неўтульна і змрочна ў іх! Як рэзка кідаецца ў вочы адсутнасць мала-малых клопатаў аб культурнасці і характэры знешняга выглядзю школы.

Некалькі партрэтаў, павісных на сценах укрыў і ўкось, абрамленых даўно пажоўклмай вельямнай ці паліняўшай, калісці чырвонай

каго клопаты аб школе вынося адным абавязкам.

«Мы здоліны цяпер даць школе ўсё, што ёй неабходна», — гаварыў тав. Андрэў. — Але «нахай толькі тыя арганізацыі, якія не пасредня кіруюць школай і блізка стаяць да школы, скажуць, што іменна патрэбна». А ў органах асветы ўсё яшчэ пануюць старыя прывычкі механічнага размеркавання. Яны ўсё яшчэ прыбдываюцца, чакаюць, што ім выдэляць,

нах Наркомаветы, як важны ўсялікія «дробязі», як важна прывесці школу ў парадак, як патрэбныя школе любовіныя, класатлівыя, бацькоўскія адносіны. А для таго, каб іменна такія адносіны ўстанавіліся, трэба перамагчы пануючую яшчэ ў апарате асветы коснасць. Наркомаветы павінен пранізаць усю работу сталінскай любові да дзяцей, большэвіцкімі клопатамі аб іх росце і выхаванні.

У радзе пратакляў агульных сходаў калгасаў, які прымаюць у самавіку — красавіку месцах,

чай арцелі прымаюць ЦК і СНК прыняць да іх самыя сур'ёзныя меры ўздзеяння.

Старшыня СНК БССР  
ГАЛАДЗЕД.

Сакратар ЦК КП(б)Б  
ВАЛКОВІЧ.

## Аб дапушчаных скажэннях па прыёму і рэгістрацыі статута сельскагаспадарчай арцелі ў Асвейскім раёне

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б

СНК БССР і ЦК КП(б)Б уставаляюць, што Асвейскі райвыканком (старшыня тав. Мартынаў) да 15 ліпеня 1935 г. з 99 калгасаў раёна статутаў сельскагаспадарчай арцелі зарэгістраваў усяго толькі па 10 калгасах, і ў тых дапушчан палы рад грубых скажэнняў Прыкладнага статута. Так, у статуте арцелі «Яўныя Цэльні», Сухарукаўскага сельсовета, прапушчаны самы важныя абзац: «Забяспечыць поўную перамогу над кулаком, над усімі эканамітарамі і ворагамі працоўных». Не гледзячы на гэта прэзідыум райвыканкома гэты статут зарэгістраваў.

У статуте арцелі імя Сталіна, Савейкоўскага сельсовета размер прысядзібнага ўчастка устаноўлен 0,35 гектара, Чырвоная зорка ад 0,30 да 0,50 гектара, замест устаноўленага для Асвейскага раёна прысядзібных участкаў ад 0,30 да 0,60 гектара.

Ні ў адным статуте з зарэгістраваных 10 не сказана аб тым, што калгасным дварам, якія разводзяць племянную жывёлу, дазволена мець да двух кароў і 3—4 гадоў маладняка.

Раёныя арганізацыі забылі пастанову СНК БССР і ЦК КП(б)Б ад 1 чэрвеня 1935 года, адбравіў Наркамзем СССР і сельскагаспадарчым аддзелам ЦК ВКП(б) і нават не чыталі пастановы ЦК і СНК ад 2 ліпеня 1935 года, дапусцілі гваліць неабольшэвіцкія адносіны да гэтых раённаў, у выніку чаго не выправілі дапушчаных

памылак у статутах калгасаў.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б паставаляюць:

1. Адміністрацыя правязёную рэгістрацыю статутаў па Асвейскаму раёну, абавязаць РВК (старшыню т. Мартынава), РК КП(б)Б (сакратара т. Сердэюкова) неадкладна выправіць усе дапушчаныя парушэнні Прыкладнага статута сельскагаспадарчай арцелі ў ашпаветнасці з пастановамі ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 1 чэрвеня і 2 ліпеня 1935 г.

2. Указаць сакратару Асвейскага РК КП(б)Б т. Сердэюкову і старшыні Асвейскага РВК т. Мартынава на тое, што ім не арганізавана штодзённая работа па вытарацоўды і прыёму калгасамі новых статутаў сельскагаспадарчай арцелі. Абавязаць Асвейскі РК КП(б)Б і РВК у двухдзёнавы тэрмін закончыць прыём, выпрацоўку і рэгістрацыю статутаў сельскагаспадарчай арцелі па ўсіх калгасах раёна, забяспечыць штодзённае правядзенне гэтай важнейшай актывнасці калгасных мас раёна.

3. СНК БССР і ЦК КП(б)Б папярэджаюць старшыню Асвейскага РВК т. Мартынава і сакратара Асвейскага РК КП(б)Б т. Сердэюкова, што СНК і ЦК не падерпяць далейшыя несур'ёзныя адносіны да такога важнага палітычнага пытання і што паўтарэнне падобнага роду ўчынку пацягне за сабой сур'ёзныя меры партыйнага ўздзеяння.

Старшыня СНК БССР  
ГАЛАДЗЕД.

Сакратар ЦК КП(б)Б  
ВАЛКОВІЧ.

## ПАПРАУКА

У апошнім абзацы канстатуючай часткі пастановы СНК БССР і ЦК КП(б)Б ад 19 ліпеня 1935 г. апублікаванай у газеце «Звязда» (ад 27 ліпеня 1935 г. за № 168), «Аб грубых скажэннях і парушэннях у прыёме і рэгістрацыі статутаў сельскагаспадарчай арцелі па Уздэонскаму раёну», замест надрукаванай фармулёўкі:

«... а для кожнага калгаснага двара, які разводзіць племянную жывёлу, як у раёне племянной жывёлагадоўлі, дазволіць мець у асабістым карыстанні 2 каровы, 3—4 галавы маладняка рагатай жывёлы»... і т. д.

вёлагадоўлі, мець у асабістым карыстанні дзве каровы і 3—4 галавы маладняка рагатай жывёлы»...

Чытаць: «... а для кожнага калгаснага двара, які разводзіць племянную жывёлу, як у раёне племянной жывёлагадоўлі, дазволіць мець у асабістым карыстанні 2 каровы, 3—4 галавы маладняка рагатай жывёлы»... і т. д.

## НЯУХІЛЬНА АЖЫЦЦАУЛЯЦЬ СТАЛІНСКІ СТАТУТ

Рашэнні ЦК ВКП(б) і Соўнаркома БССР аб парушэнні сталінскага статута ў радзе раёнаў БССР яшчэ і яшчэ раз падкрэсліваюць, што ёсць яшчэ асобныя партыйныя і савецкія арганізацыі, якія не лічаць сваім прамым абавязкам пільна стаяць на варце правільнага правядзення ў жыцці сталінскага статута.

Адным з яркіх прыкладаў гэтага могуць служыць дзеянні прэзідыума Жыткавіцкага райвыканкома і яго старшыні т. Дынава.

У гэтым раёне па 27 ліпеня зарэгістраван толькі адзін «статут». Мы бярэм слова статут у дзвососе, бо яго ні ў якім разе нельга назваць статутам: На кавалачках паперы напісаны «дадаткі» да статута. Важнейшыя пытанні калгаснага будаўніцтва, як павышэнне ўраджайнасці, адлічэнне ў непадзельны фонд, культурнае будаўніцтва, зусім не ўнесены, і ў такім выглядзе «статут» прэзідыумам райвыканкома зарэгістраваны.

Больш таго, ва многіх калгасах раёна Прыкладны статут, даслана з цэнтра, без усялякіх дадаткаў «прыняты аднагалосна», падпісаны старшынямі і сакратарамі сходаў і падмацаваны калгаснай пячаткай. Да кожнага падпісанага статута прыкладаюцца «дадаткі». У калгасе «Большэвік», напрыклад,

у «дадаткі» не ўнесены пытанні культурнага будаўніцтва, аб нормах прысядзібных участкаў, севазароту. А статут быў прыняты сходам, на якім прысутнічала ўсяго 65 проц. калгаснікаў.

Нічым іншым, як грубейшым папярэннем праў калгаса, парушэннем рэвалюцыйнай законнасці, нельга кваліфікаваць той факт, што старшыня калгаса «Завет Лёніна», гатага-ж раёна, «Комуніст» Кісялёў самавольна аштрафаваў ні за што калгасніцу Сцепаненка на 160 кілограмаў хлеба. Заява тав. Сцепаненка праляжала ў райземадзеле пяць месяцаў і толькі 25 ліпеня прэзідыум райвыканкома адмяніў незаконныя дзеянні Кісялёва.

Друк не раз сігналізаваў аб фактах грубейшага скажэння пры прыняцці статутаў, парушэнні калгаснай дэмакратыі, наплявацельскіх адносінах да скарг і заяў калгаснікаў. Усе гэтыя абраўчыя факты гавораць толькі аб адным: што там, дзе партыйнае і савецкае кіраўніцтва раёнаў не разумеюць сутнасці і значэння сталінскага статута, там мы маем недапушчальныя скажэнні.

Мясцовыя партыйныя і савецкія арганізацыі ўсё больш і больш асвойваюць справу кантролю над гаспадарчай дзейнасцю калгасаў, над ходам бягучых вытворчых ра-

бот. Але многія не разумеюць, што кантроль і кіраўніцтва дзейнасцю калгасаў зараз не могуць быць абмежаванымі толькі гэтай галіной.

Далейшая арганізацыйна-гаспадарчае і палітычнае ўмацаванне калгасаў зараз у рашаючай меры залежыць ад таго, наколькі арганізавана будзе наладжана справа кіраўніцтва і кантролю над прыняццем і ажыццяўленнем статутаў кожнай арцелі, наколькі гэты статут адпавядае асновам Прыкладнага статута і пастанове ЦК ВКП(б) і Соўнаркома БССР, адбраванай сельскагаспадарчым аддзелам ЦК ВКП(б) і Наркамземам Саюза.

Друкуемыя сёння рашэнні аб парушэнні статута ў Асвейскім і Лепельскім раёнах з'яўляюцца яшчэ адным сур'ёзным папярэджаннем для ўсіх раённых партыйных і савецкіх арганізацый.

Статут арцелі—непахісны закон. Як і ўсякі закон савецкай дзяржавы, ён павінен праводзіцца ў жыцці цвёрда і непарушна. Усякае яго парушэнне павінна і будзе карацца найстражэйшым чынам. Правядзенне ў жыцці статута—гэта пытанне аб умацаванні калгаснага ладу. Ніякага папушчэння, ніякага лібералізма да парушальнікаў статута не можа быць дапушчана.

## Сігізмунд Леванеўскі ў палёце

МАСКВА, 3 жніўня. (БЕЛТА). Сёння ў 6 гадзін раніцы герояй Савецкага Саюза ордэнаносец Сігізмунд Леванеўскі на самалёце «СССР-025» вылецеў у беспасадачны палёт па намечанаму курсу: Масква—Паўночны полюс—Сан Францыско.

Дасягнулі Барэнцава мора БОРТ САМАЛЁТА «СССР-025», 3 жніўня 11 гадзін 42 мін. (БЕЛТА). Падходзім да Белага мора. Ясна.

БОРТ САМАЛЁТА «СССР-025», 3 жніўня. (БЕЛТА). У 14 гадзін 25 мін. дасягнулі Барэнцава мора.

## Паведамленне ТАСС

Галоўным упраўленнем Паўночнага морскага шляху атрымана ад экіпажа самалёта «СССР-025» данасенне аб выцяканні масла з расходнага бака, што прывяло да павышанага супроць дапушчальнай нормы расходнага масла. Прычыны гэтай з'явы экіпажу ўстанавіць і ўстраніць не ўдалося.

3 прычыны гэтага экіпаж запрасіў дазволу спыніць свой палёт па назначанаму маршруту і вярнуцца на адзін з аэрадромаў у раёне Ленінграда.

Атрымаўшы дазвол, самалёт лётна зваротны курс з паўднёвай часткі Барэнцава мора і накіраваўся праз Кольскі паўвостраў, Белае

мора, Петразаводск да Ленінграда. Спецыяльнай камісіі даручана пасля пасадкі самалёта ўстанавіць прычыны, парушэння нармальную работу масленай сістэмы ў палёце.

## «Главсевморпуть» тав. ШМІДУ

3 жніўня, у 22 гадзіны 30 мін., самалёт «СССР-025» зрабіў удачную пасадку на аэрадроме ў раёне на поўдзень ад Ленінграда, куды яму ўказана было месца. ЛЕВАНЕЎСКІ.

Дзімітраў пад агульны смех і апладысменты ўсяго зала.—Мы хочам, каб камуністы ў кожнай краіне своечасова выносілі і скарыстоўвалі ўсе ўрокі свайго ўласнага вопыту, як рэвалюцыйнага авангарда пролетарыята. Мы хочам, каб яны як можна хутчэй навучыліся плаваць у бурных водах класовай барацьбы, а не стаялі на беразе як наглядальнікі і рэгістратары набягаючых хваль у чаканні добрай пагоды. Вось чаго мы хочам.

Пад бурныя авацы ўсяго кангрэса тав. Дзімітраў заканчвае свой даклад: ... і мы хочам усяго гэтага таму, што толькі гэтым шляхам рабочы клас на чале ўсіх працоўных, згуртоўваючыся ў мільённую рэвалюцыйную армію, кіруемую Комуністычным Інтэрнацыяналам, і маючы такога вядкага, мудрага рулявога, як наш правадыр тав. Сталін, зможа, нарэшце, выканаць сваю гістарычную місію.

Узрыў незмаўкаючых авацый сатрасае зал. Дэлегаты, стоячы, з захапленнем вітаюць тав. Дзімітрава. Раздаюцца воклічы: «Няхай жыве тав. Сталін!», «Няхай жыве тав. Дзімітраў!», «Няхай жыве Комуністычны Інтэрнацыянал!». Праз гул воплескаў прарываюцца магутныя гукі «Інтэрнацыянала».

Не паспяваюць заціхнуць апошнія стромы, ізноў новы ўзрыў воплескаў, новыя воклічы прывітанняў, крыкі: «Гіп-гіп, ура!», «Эвіва!», «Рот фронт!»—агалашаюць зал. На лавах італьянскай дэлегацыі раздаюцца гукі рэвалюцыйнай песні італьянскіх пролетарыяў «Аватты полого», за ёю гучыць старая польская рабочая песня «На барыкады», дэлегаты германскай кампартыі з паднятымі ўверх, сціснутымі ў кулак рукамі, пяюць песню пролетарскага Берліна «Чырвоны Ведынг».

Увесь зал чакаў і не разам з французскай дэлегацыяй «Карманьёлу», кітайскія дэлегацыі пяюць баявую песню кітайскіх рабочых.

У канцы вачэрняга пасаджэння тав. Куусінен зачытвае прывітанне кангрэсу Комінтэрна ад калектыва Эксперыментальнага інстытута НКМШ аб уставаўленні студэнтамі Маскоўскага інстытута фізкультуры—членамі ВЛКСМ тт. Пясецкай і Шышмарвай—новага сусветнага рэкорду—прыжка жывчын-парапутьстав без кіслароднага прыбора з вышыні 7.923 метраў. Дэлегаты кангрэса шумнымі апладысментамі сустракаюць гэта новае дасягненне германскіх парашутыстаў СССР.

Толькі пролетарская рэвалюцыя—прадаўжае тав. Дзімітраў—можа прадухліць гібель культуры, падняць яе да вышэйшага росквіту, як сапраўды народную культуру—вадзянальную па форме і сацыялістычную па зместу, што на нашых вачах пад кіраўніцтвам Сталіна ажыццяўляецца ў Савецкім Саюзе.

Тав. Дзімітраў канстатуе, што камуністычныя партыі ў пералы паміж VI і VII кангрэсамі Ком-

партыі ў пералы паміж VI і VII кангрэсамі Ком-

партыі ў пералы паміж VI і VII кангрэсамі Ком-

партыі ў пералы паміж VI і VII кангрэсамі Ком-

партыі ў пералы паміж VI і VII кангрэсамі Ком-

партыі ў пералы паміж VI і VII кангрэсамі Ком-

партыі ў пералы паміж VI і VII кангрэсамі Ком-

партыі ў пералы паміж VI і VII кангрэсамі Ком-

партыі ў пералы паміж VI і VII кангрэсамі Ком-

# Зводка ходу ўборкі збожжавых, цераблення ільну, сенаўборкі, сіласавання, падняцця папару і цаліны па рэёнах БССР

На 30 ліпеня 1935 г. (у процантах)

№ № па пер	Назва раёнаў	Усяго збожжавых	Збожжавых і сенаўборка	Выцераблена ільну	Скопана наўр. сенажай на раёну	Застагавана або звысена	Здана дэпартаме сена	Засіласавана калгасамі	Цаліны папару	Паднята цаліны
1.	Лоеўскі	87,3	55,9	11,4	96,8	86,7	52,1	73,4	55,4	91,8
2.	Церахаўскі	76,6	41,2	19,1	104,2	95,1	71,4	57,1	62,5	19,4
3.	Камарынскі	75,2	63,4	0,3	82,2	87,0	41,9	66,9	80,9	21,2
4.	Брагінскі	72,0	77,2	3,9	93,0	73,5	20,5	60,6	50,0	24,5
5.	Ельскі	69,9	68,9	0,1	86,4	93,2	45,0	106,5	100,8	76,2
6.	Гомельскі	68,7	57,9	7,1	105,2	93,1	66,4	32,2	42,7	29,5
7.	Лельчыцкі	66,3	58,9	2,1	97,7	91,8	—	141,3	88,5	97,2
8.	Любавінскі	64,2	58,0	54,8	104,6	93,2	12,5	94,1	97,4	104,3
9.	Намавіцкі	61,7	54,6	3,9	101,1	96,2	33,4	97,6	100,2	79,8
10.	Мазырскі	61,7	46,1	6,1	99,0	80,5	29,5	45,9	49,0	35,9
11.	Петрыкаўскі	61,5	40,5	—	71,9	88,7	4,8	24,9	24,9	46,7
12.	Добрушскі	60,9	24,8	—	105,5	91,0	52,8	59,1	60,4	49,3
13.	Нараўлянскі	60,8	86,9	—	84,8	84,5	16,9	25,8	69,5	92,1
14.	Капаткевіцкі	60,6	25,7	0,1	77,9	89,3	55,0	44,9	46,2	32,7
15.	Касцюковіцкі	58,9	43,5	9,7	103,2	99,8	102,8	37,7	60,0	20,1
16.	Тураўскі	58,1	83,2	—	101,4	95,7	60,0	71,2	16,7	30,0
17.	Жыткавіцкі	55,5	14,2	1,0	75,0	84,9	10,6	94,1	45,6	12,0
18.	Жлобінскі	54,4	57,3	1,5	84,9	99,0	37,3	28,6	47,1	31,3
19.	Старобінскі	54,2	14,7	76,1	117,1	95,7	59,3	50,3	38,7	61,9
20.	Ваўраўскі	53,7	37,4	0,4	101,4	94,8	103,0	53,6	100,0	100,1
21.	Рэчыцкі	50,9	45,7	0,5	91,7	84,2	10,6	60,2	66,2	44,2
22.	Хойніцкі	50,3	42,2	18,0	96,5	79,1	14,8	75,6	91,0	35,3
23.	Правойскі	49,7	52,8	7,4	103,7	95,8	71,7	77,2	102,1	58,8
24.	Рагачоўскі	47,4	55,8	0,9	98,2	85,6	50,1	48,7	56,0	34,3
25.	Свацільскі	47,3	36,4	9,4	86,7	76,5	69,9	52,4	30,6	25,3
26.	Хойніцкі	47,2	18,5	10,6	102,0	90,6	93,1	31,9	69,0	32,2
27.	Парыцкі	47,0	51,4	—	95,6	66,5	37,6	43,0	53,9	50,6
28.	Кіраўскі	47,0	26,3	20,4	101,2	98,2	99,0	55,6	106,3	67,3
29.	Веткаўскі	46,5	17,7	0,5	97,0	91,6	101,6	59,5	54,3	31,6
30.	Чырвонасладобскі	46,4	—	95,6	102,3	94,0	93,4	25,7	35,3	61,4
31.	Слуцкі	44,8	23,3	79,2	102,6	99,0	85,5	41,3	78,6	53,3
32.	Глускі	43,5	3,2	—	95,2	80,7	16,8	27,1	45,7	40,8
33.	Старадарожскі	43,0	17,5	22,0	117,1	98,4	61,7	45,4	98,2	99,6
34.	Чачэрскі	38,5	40,7	1,3	94,5	80,8	89,2	20,9	70,4	4,6
35.	Грэцкі	37,6	5,0	58,1	111,3	96,1	91,1	21,0	95,1	60,8
36.	Клічаўскі	33,7	12,7	1,1	101,2	82,3	50,3	7,2	39,7	7,8
37.	Менскі	33,7	—	29,1	105,1	100,0	106,2	38,1	81,2	89,0
38.	Вярэтыцкі	33,6	31,9	19,7	102,6	96,4	81,8	39,8	100,0	77,1
39.	Узваравіцкі	33,0	28,4	13,8	89,3	78,7	42,7	45,8	51,1	37,0
40.	Буда-Кашалёўскі	32,0	10,7	5,6	101,5	84,6	75,4	50,5	87,4	54,2
41.	Чырвонапольскі	31,8	43,6	4,7	99,5	86,1	60,8	56,2	109,0	65,4
42.	Крычаўскі	30,6	62,0	10,5	103,0	92,0	—	47,2	78,8	19,1
43.	Журавіцкі	30,4	9,7	—	96,4	55,1	37,1	45,6	100,4	25,3
44.	Выхаўскі	27,9	82,0	2,1	97,0	83,0	38,9	22,2	45,0	46,2
45.	Удзінскі	27,2	—	2,2	117,5	99,4	89,4	16,6	3,9	5,6
46.	Асіпавіцкі	26,9	19,0	2,3	99,4	74,8	65,9	46,5	53,1	27,7
47.	Черыкаўскі	26,3	56,5	1,1	98,9	96,4	9,5	73,0	90,9	49,6
48.	Вялейскі	24,9	31,3	48,1	100,5	95,7	83,0	58,4	100,0	67,5
49.	Кармянскі	23,0	36,8	1,2	97,4	85,0	64,0	4,5	85,9	51,9
50.	Червеньскі	22,9	15,8	16,9	102,8	91,4	56,3	14,1	37,9	45,9
51.	Рудзінскі	19,3	—	88,5	109,9	96,9	62,2	64,2	88,8	57,8
52.	Пухавіцкі	19,2	1,1	29,0	101,0	96,2	95,1	49,2	57,9	72,9
53.	Чавускі	19,2	—	21,1	102,6	73,6	100,7	33,0	77,1	54,5
54.	Дрыбінскі	18,7	40,1	7,8	101,3	92,1	89,8	41,5	97,5	76,1
55.	Клімавіцкі	18,7	37,5	4,3	106,8	82,3	68,5	81,2	74,1	42,4
56.	Лепельскі	18,0	—	29,6	104,1	92,9	121,5	46,3	73,3	64,3
57.	Капыльскі	17,7	—	26,3	102,4	95,6	77,8	19,2	90,9	41,3
58.	Смалевіцкі	17,5	7,5	10,3	105,1	91,8	129,6	32,1	65,6	68,3
59.	Аршанскі	16,1	25,2	40,4	105,9	100,0	107,5	54,6	78,4	98,0
60.	Барысаўскі	14,6	36,4	6,0	109,0	89,2	97,9	33,4	120,1	56,4
61.	Ушацкі	13,3	—	16,5	100,7	90,6	89,1	29,7	66,0	33,2
62.	Мядзельскі	12,9	6,6	7,5	92,4	87,5	49,0	33,1	100,2	24,1
63.	Крупскі	11,5	1,9	44,3	104,1	99,1	104,7	58,1	93,5	76,3
64.	Вягонтскі	11,1	51,2	5,1	100,8	94,5	62,6	29,6	83,5	33,5
65.	Магілёўскі	10,8	16,1	12,4	102,6	96,2	70,3	25,8	88,1	39,4
66.	Круглянскі	10,4	47,3	51,5	105,0	92,1	68,6	56,8	92,2	52,5
67.	Вагужоўскі	9,1	44,9	30,9	100,9	99,1	75,2	94,4	100,6	96,0
68.	Бешанковіцкі	9,0	—	21,0	102,5	85,8	100,5	15,5	98,4	54,1
69.	Халопеніцкі	8,5	34,3	37,7	100,4	90,9	92,1	51,6	71,0	43,9
70.	Дубровенскі	7,3	—	14,4	100,1	83,6	76,5	36,2	94,1	31,9
71.	Семілетскі	7,2	7,3	41,1	99,0	90,8	86,2	49,3	61,4	67,4
72.	Сіроцінскі	7,1	—	7,3	99,7	85,8	61,3	53,3	61,4	29,4
73.	Чашніцкі	6,8	8,1	57,0	101,9	94,1	106,5	53,9	72,4	49,7
74.	Ветрынскі	6,8	—	5,5	103,8	91,3	105,3	68,9	78,8	35,7
75.	Горацкі	6,1	33,7	14,8	101,9	85,5	95,2	99,4	102,5	96,4
76.	Віцебскі	5,5	24,2	—	98,8	93,0	100,2	47,0	66,6	36,0

## ЧЫГУНАЧНІКІ БССР, СПРАВАЙ АДКАЗВАЙЦЕ ПРАВАДЫРУ!

Вялікі ўдзём выклікалі сярод чыгуначнікаў БССР апублікаваныя матэрыялы аб прыёме ў Крэmlі правадыром тав. Сталіным, кіраўнікамі партыі і ўрада работнікаў чыгуначнага транспарту.

На мітыгах, у часе правядзення сутарак, рабочыя адзначаюць выключную ўвагу транспарту з боку таварыша Сталіна, гавораць аб умелым кіраўніцтве наркома тав. Катановіча, аб баявых задачах кожнага чыгуначніка, пачынаючы ад «малых» і канчаючы «вялікімі», прапуючы на адным з самых ганаровых і адказных участкаў народнай гаспадаркі.

На станцыі Магілёў адразу пасля атрымання газет адбыўся мітынг рабочых ранішняй змены. Больш 300 чалавек з вялікай цікавасцю праслухалі апублікаваныя матэрыялы. Рабочыя ўнеслі рад прапановаў, як лепш наладзіць чоткае адпраўленне паяздоў па графіку і дабіцца безаварыйнай работы.

Працаваць златжана, працаваць выразна так, як гэтага патрабуе правадыр — баявая задача кожнага чыгуначніка. Мы абавязваемся дабіцца такой работы — аднадушна заявілі рабочыя станцыі Магілёў.

Вечарам 3 жніўня вышаў спецыяльны нумар чыгуначнай газеты «Палітэдзельская пуцёўка» з матэрыяламі аб прыёме ў Крэmlі і перадавой газеты «Правда» па гэтай тэме. 4 жніўня праводзіцца куставыя нарады начальнікаў станцый, на якіх будуць абгавораны ўказанні тав. Сталіна на прыёме чыгуначнікаў і вытанні практычнага забеспячэння выканання плана пагрузкі. 5 жніўня адбудзецца вузлавая партыйны сход. На ім будзе абгаворана пытанне аб барацьбе з аварыямі.

У Жлобіне для арганізацыі прапрацоўкі матэрыялаў аб прыёме ў Крэmlі і перадавой «Правды» палітэдзел чыгуначнага аддзялення выслаў па палявых станцыях і раз'езды 15 палітбаседчыхаў.

З вялікім энтузіязмам грамадзіць абгаворанне ў Оршы, Гомелі і ў Віцебску.

У Менскім паравозным дэпо ўчора, у часе абедзенага перапынку, была праведзена масавая чытка апублікаваных матэрыялаў. На станцыі Менск-таварная рабочыя абавязаліся знішчыць аварыі.

## АБ ХОДЗЕ УБОРКІ ІЛЬНУ І СКАРЫСТАННІ ІЛЬНОЦЕРАБІЛЬНЫХ МАШЫН

Пастанова Бюро ЦК КП(б)Б

Праверкай ходу цераблення ільну па раду калгасаў Ушацкага раёна ўстаноўлена:

1. У калгасе «Новы шлях» праца не арганізавана, не ўстаноўлены нормы выпрацоўкі і ацэнка работы ў працэджах.

2. Церабленне ільну адбываецца скопам, не арганізаваны званні і не замацаваны за імі пэўныя участкі ільну.

3. Ручное церабленне ільну праводзіцца без сартыроўкі як па даўжыні, так і выбарчы заражонага ільну і ачышчэння яго ад пустазелля.

4. У калгасе «Пролетарская перамога» і «Новае Бутва» выдзелены участкі для машынага цераблення не былі падрыхтаваны:

а) не зроблены праходы для трактара і шыроказахватнай ільноцерабілі ВНІЛ—5;

б) вострыя вуглы не былі акруглены ручным церабленнем ільну;

в) участкі зусім не правяраны і не ачышчаны ад кустоў, камення і т. д.

г) старшыні калгасаў самаўхіліліся ад гэтых важнейшых мерапрыемстваў па падрыхтоўцы участкаў і арганізацыі машынага цераблення ільну, усклаўшы гэту работу на замеснікаў.

5. Не глядзячы на гатоўнасць ільну да цераблення як са Ушацкай, так і па Асвейскай МТС ільноцерабільных машыны яшчэ не былі адрамантаваны.

3 55-ці «Комсамолак» па Ушацкай МТС адрамантавана 37, і з 13 ВНІЛ—5 адрамантавана 11; з 25 «Комсамолак» Асвейскай МТС адрамантавана 16.

6. Агранперсанал не ўзначаліў работу па правільнай арганізацыі ручнога і асабліва машынага цераблення ільну, зусім адсутнічала праверка пачатку работы.

У выніку гэтага ў радзе

## АБ ПРЭМІРАВАННІ РАЁНАУ ЗА ДАТЭРМІНОВАЕ ВЫКАНАННЕ ГАДАВОГА ПЛАНА СЕНАЗДАЧЫ

Паст нова Совета Народных Камісараў БССР

Совет Народных Камісараў БССР пастанаўляе:

1. Задачыца з прапановай упэўненага В/О Заготзнаро па БССР тав. Нольдэ аб водпуску ў распараджэнне наступных райвыканкомаў 10.500 руб. для прэміравання сеназдатчыкаў-калгасаў, выканаўшых датэрмінова аднымі з першых у раёне гадавы план сеназдачи па кантрактацыйных дагаворах як па колькасці, так і па якасці.

калгасаў устаноўлена (акрамя вышэйпералічаных недахопаў), што пачатак цераблення ільну праводзіцца не выбарчым парадкам, а агульным масівам, праводзілася церабленне зялёнага ільну (калгас «Новы шлях», Ушацкага раёна).

Бюро ЦК КП(б)Б пастанаўляе:

1. Абавязаць РК КП(б)Б, загадчыкаў райза і дырэкцыю МТС прыняць меры да скарыстання ўсіх ільноцерабільных машыны, забяспечышы поўнае выкананне планавых заданняў машынага цераблення ільну.

2. У ходзе цераблення ільну арганізаваць масавую праверку пастаноўкі арганізацыі працы, норм выпрацоўкі і правільнасці расцянак работ у працэджах, прыцягваючы да гэтай важнейшай работы ўсіх агратэхнічных работнікаў раёна, калгасаў.

3. Арганізаваць у абавязковым парадку двайную і трайную сартыроўку ільну ў часе ручнога цераблення, шырока скарыстоўваючы практыку лепшых калгасаў перадавых раёнаў у барацьбе за высокую якасць ільнотрасты — нумарнасці валакна.

4. У мэтах выканання планавых заданняў машынага цераблення ільну, абавязаць дырэктароў МТС забяспечыць своєчасовае выдзяленне і падрыхтоўку участкаў ільну ў адпаведнасці з агратэхнічнымі ўказаннямі. Папярэдзіць дырэктароў МТС, што яны асабіста нясуць поўную адказнасць за прастой-аварыі і за бязмэтныя пераезды трактароў і ільноцерабільных машыны.

5. Папярэдзіць усіх загадчыкаў райза, дырэктароў МТС і старшыні калгасаў аб неабходнасці абавязковага выканання аграправіл па церабленню ільну, г. зн. праводзіць церабленне ільну выключна ў раньняй жоўтай спеласці, а селекцыйнага—у жоўтай спеласці.

6. Старшыня Совета Народных Камісараў БССР

5. Лепельскаму — 1.500 руб.  
6. Заслаўскаму — 1.500 руб.

Прапановаць старшыннікам паказаных РВК скарыстаць выдзеленыя прэміяльныя сродкі выключна аднымі з першых у раёне выканалі гадавы план здачи сена па кантрактацыйных дагаворах як па колькасці, так і па якасці.

Старшыня Совета Народных Камісараў БССР

## Партыйнае будаўніцтва На адказнейшым этапе праверкі

Праверка партдакументаў у ляснянскай райпартарганізацыі ў асноўным закончана. Зараз бюро райкома КП(б)Б зацвярджае вынікі праверкі па кожнай партыйнай партарганізацыі.

Што паказала праверка?

«Партыйная гаспадарка» да апошняга часу была надзвычай запущана. Як выдача, так і хаванне партдакументаў, узяцце на ўчот прыязджаючых камуністаў было пастаў

58. Арханскі	17,5	17,5	105,2	100,0	107,5	54,6	72,5	45,0
59. Барысаўскі	14,6	36,4	6,0	109,0	89,2	97,9	33,4	120,1
60. Ушацкі	18,8	—	16,5	100,7	90,6	39,1	28,7	86,0
61. Могілаўскі	12,9	6,6	7,5	92,4	57,5	49,0	38,1	100,2
62. Крупскі	11,5	1,8	44,3	104,1	99,1	104,7	58,1	93,5
63. Віцебскі	11,1	51,2	5,1	100,8	94,5	82,6	29,6	83,5
64. Ваўкавыскі	10,9	16,1	12,4	102,6	96,2	70,3	25,8	88,1
65. Магілёўскі	10,4	47,3	51,5	105,0	92,1	85,6	36,8	92,2
66. Крутыяскі	9,1	44,9	30,9	100,9	99,1	75,2	94,4	100,6
67. Ваўгушаўскі	9,0	—	31,0	102,5	85,8	100,5	15,5	93,4
68. Вешанковіцкі	8,5	34,3	37,7	100,4	90,9	92,1	51,6	71,0
69. Халопеніцкі	7,3	—	14,4	100,1	83,6	76,5	56,2	94,1
70. Добручскі	7,2	7,3	41,1	99,0	90,8	86,2	49,3	61,4
71. Сяньненскі	7,1	—	7,3	99,7	85,3	81,3	83,3	61,4
72. Сіроцінскі	6,8	8,1	57,0	101,9	94,1	106,5	53,9	72,4
73. Чашніцкі	6,8	—	5,5	103,5	91,3	105,3	66,9	78,3
74. Ветрынінскі	6,1	33,7	14,8	101,9	85,5	95,2	89,4	102,5
75. Горацкі	5,5	24,2	—	99,8	83,0	100,2	47,0	80,6
76. Віцебскі	4,8	45,7	31,1	98,6	74,4	81,3	65,5	79,4
77. Расонскі	4,6	36,8	6,9	103,4	93,4	71,4	68,9	71,3
78. Гарадокскі	4,3	10,9	32,1	100,5	89,4	75,1	78,8	100,4
79. Талочынскі	4,1	18,2	28,9	114,4	85,4	112,0	13,1	93,4
80. Шклоўскі	4,1	11,9	4,8	92,7	91,8	44,4	40,3	90,5
81. Лагойскі	3,7	—	—	101,9	81,1	73,0	10,6	79,7
82. Палешчанскі	3,2	81,6	0,7	105,1	92,1	101,0	7,7	86,9
83. Дзяржынскі	3,2	—	4,0	101,9	95,0	139,3	19,8	77,3
84. Заслаўскі	2,9	—	11,9	99,3	39,8	78,7	59,2	82,7
85. Мехавіцкі	2,9	—	8,5	96,9	39,6	70,5	27,2	75,0
86. Полацкі	1,1	3,1	12,9	100,9	79,1	46,0	61,3	76,3
87. Лёўнаўскі	0,3	—	15,1	100,5	86,7	107,4	64,8	87,9
88. Дрысенскі	—	—	17,3	104,7	86,8	113,6	35,0	70,7
89. Асвейскі	—	—	—	84,8	85,7	75,6	40,8	109,1
90. Суражскі	—	—	—	—	—	—	—	82,0
Усяго па БССР	27,8	36,0	18,1	98,7	87,8	59,6	48,1	77,1
Было на 25-VII-35 г.	7,9	27,7	4,6	95,7	83,8	52,8	44,5	76,5
Было на 30-VII-34 г.	61,1	44,0	30,9	100,4	96,2	—	30,0	100,1

Учотна-статыстычны адзед Наркамзема БССР.

## ПІОНЕРСКІ ФАРПОСТ

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды».)

— Я так люблю вудзіць рыбу, але ў мяне няма вудачкі, — нібы расказвае, нібы скараціцца маленькая Шура. І тут-жа знаходзіць эручным усюмніць, як яна аднойчы каталася на лодцы з дарослымі і як ёй удалося злавіць на вудачку вялікага шчупака. З таго часу палюбіла Шура Валокевіч рыбалоўства і ўвесь час марыць паехаць на раку з вудачкай.

Сёння Шура расказвае аб гэтым у сувязі з работай рыбалоўнага гуртка фарпоста пры жакце імя Сталіна. Праўда, гурток невялічкі, усяго 3 піонеры. Гэта, вярней, толькі ініцыятыўная група. Але юныя рыбаловы разам са сваім арганізатарам піонерам Гірыцінім з захапленнем узяліся за гэты від спорту.

— У адзінку ўсенароднага свята выгваляння Беларусі ад белапаліяў мы арганізавалі вечар дзіцячай самадзейнасці: паставілі п'еску «Ваенная тайна», гралі на гармоніку, выступалі з іншымі нумарамі, — дзедзіца вопытам работы маладога драмгуртка старшыня фарпоста піонёрка Левіна. Драмгурток фарпоста з'яўляецца арганізатарам самадзейнасці ўсіх дзяцей жакта.

Валейбольная каманда фарпоста за параўнальна кароткі час здолела заваяваць аўтарытэт сярод іншых дзіцячых каманд. Гра з 9-м

і 10-м фарпостам дала перамогу «сталінцам». Гра з камандай школы імя Комінтэрна дала 2:0 таксама ў іх карысць. Для трэніроўкі ў валейбольнай ігры піонеры маюць усё неабходнае: ёсць мячы, сеткі, прасторны двор. Валейбольны спорт захапляе не толькі піонеры. Кожны вечар можна бачыць перад сеткай бацькоў побач з іх дзецьмі.

— А мне падабаецца маляванне і я з зацікаўленасцю наведваю гурток, — умяшваецца Ліза Гінеўская. У гэтым гуртку 7 чалавек, пераважна окцябрат. З імі займаецца сам вожыты фарпоста тав. Іофін.

35 піонеры і 25 окцябрат налічае фарпост жакта імя Сталіна. Гэта — 60 рознастайных інтарэсаў, імкненняў, нахільнасцей. Адным падабаецца фізкультура, другім музыка, шахматы, шашкі, валейбол, работа Освода. І ўсе яны маюць магчымасць у той ці іншай меры задаволіць свае жаданні.

...Раніца ў гэты дзень абяцала добрае надвор'е. Праменні лінейскага сонца насіліся праз вокны на ложка дзяцей. Прывычны званок са двара падняў шум на лесніцах дома. Гэта дзеці ў чырвоных галштукках спяшаюцца на штодзённую фізкультурную зарадку.

10 мінут вольных фізкультурных рухаў... «Сміона». Дзяжурны

падймае піонерскі сцяг. Так пачынаецца дзень піонерскай пляцоўкі імя Сталіна.

Роўна ў 11 раніцы піонерскім строем дзеці накіроўваюцца ў Беліцкі лес. Не забылі захапіць з сабой невялічкую бібліятэчку. Праўда, ахвотнікаў чытаць было мала, кожны жадаў скарыстаць свежасць сасновага паветра, пабегаць, пагуляць у мяч, назбіраць ягад.

— Ого, мы ўсе астатнія задаволенымі, — хорам заяўляюць дзеці.

У гэты дзень па плане піонеры нічога больш не рабілі. Прыемная стомленасць ад свежасці хіліла да іх. А ў 9 з паловай вечара па званку піонеры збіраліся на лінейку. Ленінскі піонёр пад спеў «Інтэрнацыянала» спустыў піонерскі сцяг.

Кожны дзень праходзіць па-інашаму, рознастайна. У дні, калі няма выездаў за горад ці на раку, працуюць гурткі, рыхтуюцца да вечара самадзейнасці.

... Шуміць піонерскі сад жакта дзіцячымі званкімі галасамі. Ветліва глядзяць бацькі на сваіх дзяцей і радуюцца.

А. ЛУШЫЦ.

г. Гомель.

## Выкананне гадавога плана сеназдачи

Пастова Савета Народных Камісароў БССР

Совет Народных Камісароў БССР пастанаўляе:

1. Згадзіцца з прапановай упушчэння В/О Заготэарно па БССР тав. Нольдз об водпуску ў распараджэнне наступных райвыканкомаў 10.500 руб. для прамерання сеназдатчыкаў-калгасоў, выканаваных датэрмінова аднымі з першых у раёне гадавых план сеназдачи па кантракцыйных дагаворах як па колькасці, так і па якасці:

1. Менскаму — 2.000 руб.
2. Аршанскаму — 2.000 руб.
3. Бабруйскаму — 2.000 руб.
4. Крупскаму — 1.500 руб.

5. Лепельскаму — 1.500 руб.

6. Заслаўскаму — 1.500 руб.

Прапановаць старшыннікам кантракцыйных РВК скарыстаць выдзеленыя праміяльныя сродкі выключна паміж калгасамі, якія датэрмінова аднымі з першых у раёне выканалі гадавыя планы здачы сена па кантракцыйных дагаворах як па колькасці, так і па якасці.

Старшыня Савета Народных Камісароў БССР

М. ГАЛАДЗЕД.  
Кіраўнік спраў Савета Народных Камісароў БССР

І. ЛУН'ЯЧЫН.  
31 ліпеня 1935 г.

## ПЕРШЫЯ КРОКІ

Калектыў рабочых завода імя Варашылава (Менск) шэфствуе над паравозным дэпо. Пасля праведзенага ў пачатку ліпеня аб'яднанага партыя адчуваецца паліпшэнне сувязі і дапамогі з боку шэфу.

Завод адпусціў свідравальны варштат, які зараз робіць патрэбныя інструменты і дэталі для дэпо. Раней паравоз пасля рамонту прымаў толькі машыніст, зараз, па настойванні шэфу, прыём

абавязкова робіцца майстрам. Шафы робяць таксама разам з машыністам праверку асобных частак, якімі рамонтуюцца паравоз. Гэта значна палепшыла якасць рамонту.

Гэтым днём адбудзецца аб'яднаная вытворчая нарада, на якой выступяць высокакваліфікаваныя рабочыя завода з паказам свайго вопыту работы.

Рабочы завода імя Варашылава РУБІНШТЭЙН.

## Пісьмо з Масквы

# ДА СТАЛІЦЫ ВЯДУЦЬ ШАСЕЙНЫЯ ДАРОГІ

Восемнаццаць год назад на паўночным усходзе Масквы замыкаў «гарбаты мост». За ім пачынаўся тракт. У асеннюю грязь, у ліпеньскую гарачыню, у студзенскую снежную сцюжу кроцьмі па тракту калоднікі. Царскія жандары сьнялі на катарку лепшых сыноў народу. Арыштанці халат. Штых канвойнага. Звон кайданаў. У «гарбатага моста» ў натоўпе, праважаючым палітычных — жонкі і дзеці. Прышлі, каб улавіць апошні развіталы ўзрок. Каб аставіць у сэрцы плачучым крывавамі слязьмі, дарагі, любімы вобраз. Томна цягнуцца эрэзанае рытывінамі пыльная дарога. Па баках — пустыр, ямы, звалка, убогія хібаркі гарадской галечы.

... Прамая, як страла, асфальтавая шаша ўбігае ў даль. Міма новых шматпавярховых дамоў, міма навучковых інстытутаў, міма магазінаў з ярка асветленымі вітрынамі, міма заводаў, якія перацікаюцца гудкамі. Усё далей і далей — вась сакавітая зеляніна Ізмайлаўскага парка — любімае месца адпачынку масквічоў, вось ужо з-заду апошнія гарадскія пабудовы і істужка асфальту ўжо працягла паміж густых хмызнякоў, і елі машуць махматымі ла-

памі, праважаючы аўтобус, які спяшыць з Масквы ў горад Ногінес...

Пудоўная шаша! Паглядзіце на яе ў вачэрні змрок пасля дажджу. Быццам у рацэ адлюстравваюцца зялёныя, чырвоныя, сінія, фіялетавыя агні трамваяў. Безушына коўзаюць праменні аўтамабільных фар. Вось легкавая машына амаль бясплунна абганяла салідную грузавую двухтонну. Вось ад астановаўкі заспяшыўся пузаты аўтобус. Рушыцца ажыўлены выселы паток пешаходаў.

Хіба гэта акраіна? Тут пульс жыцця б'ецца таксама поўнакроўна, як і ў цэнтры сталіцы. А ад цэнтра да гэтых новыхвыраспшых усяго 3—4 гады назад дамоў амаль 10 кілометраў. У дамах вадаправод і каналізацыя; у кожнай кватэры ванны пакой. Усе дамы радыёфікаваны. Работніцы, хатняй гаспадыні зусім не трэба за купляй ехаць у цэнтр: некалькі хлебных магазінаў, два універсітэты, мноства кіёскаў з рознастайным асартымам тавараў размешчаны тут-жа па суседству. Само паніжце «акраіна» тут бляследна страціла сваё значэнне.

Восемнаццаць год назад гэта магістраль называлася Владзімір-

шыя ў прапсе праверкі (частка з іх ужо разгледжана і вырашана на бюро райкома). Ва ўчотнай картцы Нечаевай М. Е. аказалася перапраўленай дата прыняцця ў кандыдаты партыі з 1930 на 1931 год. У кандыдацкай картцы таксама гэта дата некалькі разоў перапраўлена — цяжка разабраць: ці 1931, ці 1932 г. Чыстку партыі 1933 г. Нечаева праходзіла як кандыдат партыі 1931 года. Нечаева пад рознымі агаворкамі фактычна адмовілася паехаць у арганізацыю дзе прымаўся ў кандыдаты партыі для высвятлення справы. На пасяджэнні райкома яна не лаждала шчыра расказаць, як і на што рабілася ўсе спраўленні кандыдацкага стажу.

Бюро райкома паставіла за ашуканства партыі Нечаеву з кандыдатаў партыі выключыць.

Пры асяяжэнні з партработай у саўгасе «Заольша» аказалася, што пасля прынятай пастановы аб наладжанні «партыйнай гаспадаркі» партыйныя справы і матэрыя-

рэтных спраў (партаганізацыя РВК і інш.). Кантролю за выкананнем прынятых пастаноў імятаму досыць часта асобныя партганізацыі праз месца — пазноў пераіспраўляюць тыя-ж партыйны. Не ўстаноўлен перад паравозам рэалізацыі ўзімаемых на перасходах пытанняў, нават тады калі прыводзяцца факты, называюцца прозвішчы. Адсюль дзейнасць партыі значна зніжаецца.

У Лёўнаўскай раённай партганізацыі праведзена знаходзіцца зварна на вельмі адказным этапе. Неабходна, каб усе камуністы правялі максімальную зацікаўленасць і актыўнасць у выкрыцці ўсялякіх прахадзімаў, жулікаў і чужых элементаў, якія імкнуцца пад прыкрыццём апукачым шляхам бытага партблета перапісваць напаму сацыялістычнаму будаўніцтву. Неабходна ў хутчэйшы час ліквідаваць выяўленыя прамакнай недахопы ў пастаноўцы «партыйнай гаспадаркі» і дабіцца лепшай работы пярвічных партыйных арганізацый раёна.

М. ЗЕРНІЦІ.

скім трактам. Цяпер расунуліся граніцы Масквы і на месцы, успятай у месіях змрочнай «Владзіміркі» раскінулася шаша Энтузіястаў.

А з дыаметральна-процілеглага боку ад Масквы ўходзіць другая магістраль — Ленінградская шаша. У яе таксама ёсць сваё мінулае. Хто не памятае крывавае падзеі на «Хольніке»? Цяпер тут аэрадром, на якім адпачываюць сотні і сотні самалётаў. Пяныя купцы на ліхачах імчаліся ў гарадныя кабакі, у гнусныя прытоны распусты. Няма купцоў, няма кабакоў, няма ліхачоў. Прыгожац-тралейбус, блакітныя аўтобусы завода імя Сталіна, трамвалі, тысячы аўтамабіляў па бездакорна роўнай мостэракавай паверхні шашы робяць свой лёці, быстры бег.

Шаша акаймлена двума лініямі бульвараў, і зараз, у ліпені, тут цягучы шматгадовыя ліпы, напаяваючы паветра араматым цвіценнем. Над Павеатранай акадэміяй імя Жукоўскага ноччу ўспыхваюць магутныя пражэктары, указваючы шлях паветраным караблям, якія ляцяць у Маскву з Тіфліса, з Ленінграда, з Берліна, з Новасібірска.

Штодзённа ў дакладна размечаны час прылятаюць у Маскву і ўлятаюць з яе 30 самалётаў. Гэта — камфартабельныя пасажырскія караблі. Гэта — бясстраходныя «П-5», якія перавозяць штодзённа 420 пудоў пошты і кантоўных грузаў.

К. МІХАЙЛА.



Пісьмо піонера

Сакавіку гэтага года ў газеце «Піонер Беларусі» была надрукавана аб'ява, што высланыя пісьмы на адрасу: Менск, адзясны Дзяржбанка, кантактаваныя пашт. адрас № 160/10153, Піонерба- можна атрымаць галштукі.

Піонерскі атрад кабанускай пятай сярэдняй школы (Я. Бяраб) 13 сакавіта праз Стрэскае паштовае аддзяленне паслаў 40 рублёў. Тры разы піонеры паштова запіскаў піонерба- аб атрыманні грошай і выслалі галштукаў, але адказу няма.

Да гэтага часу атрад не атрымаў галштукаў. Не вярнулі таксама і грошай.

БАРАВІК.

які дзесяткі пакідаюць Наркам- зем. не маючы магчымасці працаваць далей у такіх умовах. Партком «лічыць таксама ўста- нёўшым, што з боку адзела зем-

Наркамзем не ведае як ідзе ў кан- гасцах абмеркаванні статутаў, што ў Наркамземе нават не ведаюць, колькі статутаў зарэгістравана.

ДЗЕ ПЕРАПЛЕСЦІ КНІГУ?

Уласная бібліятэка становіцца неабходнаю не толькі вучоным і навуковым работнікаў. Кніга ўвайшла як сталы артыкул у бюджэт кожнага камуніста, камсамольца, рабочага і калгасніка, кожнага студэнта, школьніка.

Кнігу трэба пераплятаць. Маючыся пераплётныя май- стэрні абслугоўваюць бібліятэкі навучальных устаноў, дзяржаў- ныя, клубныя і іншыя. Але індывідуальнага заказчыка майстэрні не абслугоўваюць.

Толькі пераплётная пры арцелі

«Чырвоны друкар» у Менску прымае прыватныя заказы і то з матэрыялаў заказчыкаў. Праўда, па сваім ўласнаму пачыну ар- цель выконвае адзінкавыя індыві- дуальныя заказы і з астаткаў, аб- рэзкаў сваёй вытворчасці: за чэр- вень пераплацеца толькі 27 кніг, за ліпень 25. Арцель гатова аб- служыць масавага спажыўца. За неадрагую цану (58 кап. за кніж- ку) кожны мог-бы пераплесці колькі хоча кніг, але для гэтага трэба стварыць умовы. Арцель знаходзіцца ў памяшканні, якое пагражае абвалам. Планавых ма-

тэрыялаў ніякіх не атрымавае. Спажывец управе патрабаваць, каб пераплёт быў прыемны і пры- гожаы. А папера, якой абкладваюцца пераплёты, нават носіць назву «культурнай». Трэба арганізаваць выпуск спецыяльнай паперы для пераплётаў, глянцавай з належ- ным рысункам, каб кніга мела прыгожы выгляд.

Дзяржплан і Белкустырамсаюз абавязаны ў бліжэйшы час гэта пытанне вырашыць і забяспечыць адпаведна пераплётных майста- раў ва ўсіх гарадах БССР.

тэрыялаў ніякіх не атрымавае.

Спажывец управе патрабаваць, каб пераплёт быў прыемны і пры- гожаы. А папера, якой абкладваюцца пераплёты, нават носіць назву «культурнай». Трэба арганізаваць выпуск спецыяльнай паперы для пераплётаў, глянцавай з належ- ным рысункам, каб кніга мела прыгожы выгляд.

Дзяржплан і Белкустырамсаюз абавязаны ў бліжэйшы час гэта пытанне вырашыць і забяспечыць адпаведна пераплётных майста- раў ва ўсіх гарадах БССР.

раў на пашту 10 гадзін раніцы для агляду і набыцця веласіпеда, капштоўнаасці ў 250 рублёў. Кіраўнік Мазырскага філіялаў Бахта Сінкевіч».

Калі запрашалыся білеты бы- лі гатовы, Любч у сваю чаргу

АБ ЭКСПЕРЫМЕНТАХ І ТЭХНІЦЫ БЕЗАПАСНАСЦІ

Другі год на магілёўскай шэф- кавай фабрыцы праводзіцца экс- перыменты над трактарам «Фард- зон» — хочучь ператварыць яго ў цеплавоз. Першы раз абсталявалі драўляную раму на двух ваях. З гэтага нічога не вышло. «Рэкан- струяваны» «Фардзон» стаў без руху. Эксперыменты працягваліся. Адлілі спецыяльныя калёсы з гра- бёнкімі, зрабілі новую пярэднюю вась з шарыкападобнымі і. По- тым рапылі злучыць ланцугом заднія калёсы з пярэднімі. На-

прадзілі веласіпеды. Так пагаварваюць і дзейніча- юць у Бялзе з дазволу кіруючых раённых арганізацый, груба ска- жаючы прычыны савецкага ганд- лю.

Р. ФРАЛОУ.

рэшце зноў разабралі «Фардзон», а толку ніякага.

Такая гісторыя тэхнічна-выра- матнага эксперыменту, які абш- шоўся прадпрыемству ў тысячы рублёў.

А ў гэты час грошы на тэхніку безапаснасці дзяржаўнай фабрыкі не адпускае. Так, не абсталяваюцца пастаянныя пляцоўкі з прыкметамі кала падшыпнікаў прыточных вентылятараў. Па гэтай жа прычы- не не праводзіцца ў жыццё рад ра- цыяналізатарскіх прапаноў.

ПРАВАДНІК.

гроза адставання забліва. МТС зараз убагачаецца новымі трактарамі. У бліжэйшыя дні па- вінны прыбыць два новыя тракта- ры «Сталінец» Чалыбінскага заво- да і некалькі новых Харкаўскага заво- да. Усяго трактарны парк МТС да восені павялічыцца да 60 адзінак і станцыя зможа сваім трактарамі абслужыць усе калгасы раёна.

Горш з плугамі. Для нова-пры- бывалочых трактароў Наркамзем не заапарэджвае плугоў. Ёсць ре- альная пагроза, што не ўсе трак- тары па гэтай прычыне змогуць удзельнічаць у падрыхтоўцы зям- лі пад азімня і зябліва.

утарка тав. ЧАРВЯКОВА з калгаснікам Архіпам Андрэевічам Новікавым

Тав. Чарвякоў: — Добры дзень, Архіп Андрэевіч! Як пажываеце?

Новікаў: — Добры дзень, таварыш Чарвякоў. Жыву я ў вёсцы іменная Лава, Каменна-Лаўскага сельсавета. Шклоўскага раёна. Мне 102 гады. Наралзіўся я пры- ным селянінам і мне было 25 гадоў, калі было аслабленне ся- лян. Я работаў у пана Волк- авановіча. Пані была сцёрва. Як то, дык і надае аплывух. Пан у «жаласівы» — як убачыць, што пані б'ецца, дык і кажа: «Ты муч сабе, мілая. Я сам рас- раўлюся». А потым прыходзіць і аворыць: «Ох, і адкатаў я яго». Ты дні ў тыдзень я працаваў на ана, а тры дні на сябе. Ажаныўся я ўжо на волі. Жон- у ўзяў з селянак, таксама з бы- лых прыгонных. Яна памерла жо.

Перажыў я некалькі цароў: Ні- калая I, Александра II, Александ- ра III і Нікалая II.

Чарвякоў: — І ні аднаго не перажыўце?

Новікаў: — Усе сволачы былі: толькі папоў шкадавалі. Асаб- ліва ненавідны мне Александр II. За тое, што ашукваў селян. Аб'я- вілі, што даюць волю, і як пас- ледвала «воля», то зрабілі пера- плет і памешчыкам аддалі лепшую зямлю, а селянам горшую. Вось- мь і «воля» без зямлі, без хлеба.

У мяне два сыны, тры дачкі, — адна памёрла. Усе яны перажы- ліся. Ёсць у мяне і ўнукі і пра- ўнукі.

Чарвякоў: — А колькі ўсяго чалавек у вашай сям'і?

Новікаў: — А вось падлічыце: у старошага сына тры дзяцей, у мейшага пяцёра. У адной дачкі тры дзяцей, а ў другой васьмёра.

Жанатых унікаў шасцёра. — у аднаго тры дзяцей, у другога двое, у трэцяга адно, у чацвёртага тры. У адной дачкі тры ўнукі, у другой чатыры.

Чарвякоў: — Колькі зямлі было ў вас да рэвалюцыі і як вы ўстроілі сям'ю?

— Было ў мяне пасля «волі» 4 гектары, ды прыкупіў тры гек- тары, а ўсяго 7 гектараў. Дочка я аддаў замуж Астаўся я з двума сынамі на гэтых 7 гектарах.

— Самі вы служылі ў арміі?

— Не, раней аддавалі на ваен- ную службу па прыгавору. Так у нашай сям'і аддалі маіх братоў, а я астаўся.

— Ну, а сыны вашы ваявалі за савецкую ўладу, былі ў Чыр- вонай арміі?

— Сыны былі ў германскую вайну, а ўнукі ваявалі за савец- кую ўладу.

— Колькі ўнікаў ваявала за савецкую ўладу?

— Чатыры.

— Як жа, шчасліва абыйшло- ся, ніводнага не забілі, не паранілі?

— Не, шчасліва абыйшлося.

— Вы даўно ўступілі ў калгас?

— Падабраліся ў нас 10 кулакоў і арганізавалі калгас. Мой сын служыў з першага-ж дня савец- кай улады. Мы падалі заяву, каб прынялі ў калгас, але гэтыя кула- кі не прымаюць. Тады сыну ка- жаць: ты павінен першым усту- піць у калгас; а ён гаворыць, што кулакі не прымаюць. Тады з рай- выканкома прыслалі паперку і нас прынялі ў калгас. Спачатку бедна- та не хацела ісці ў калгас, ба-

лася засеўшы кулакоў, але мой сын пачаў угаварваць, што хлеб будзе наш, зямля наша, усё наша будзе.

— Як прозвішча гэтых кула- коў?

— Іх было многа. Іх выгналі з калгаса. Частку кулакоў выслалі. Аднаго асудзілі на 5 год. Гры- шчанкова. Полазава і Сцепанкова — на 3 гады, Тамаша — на 5 год. Адыным словам, з кулаччю расправіліся. Але карэнні яшчэ асталіся.

Мы, пяцёра бяднейшых, сабралі- ся і сталі прасіць, каб нам дапа- маглі засеяць жыта. 15 гектараў жыта мы засеялі. Усё, што ў нас было — авёс, бульбу — мы ад- далі, каб засеяць. Бульбы колькі было, толькі і засеялі.

— Колькі ў вас зараз двароў у калгасе?

— Восемдзесят пяць.

— Отада кароў у вас добрае?

— Маём 30 кароў і 20 цёлак. У гэтым годзе гадуем яшчэ 45 цё- лачак.

— Лён сецеце?

— У мінулым годзе 63 гектары засеялі, а ў гэтым годзе 50. Лён добры.

— Коні добрыя?

— Нічога сабе. Усяго 55 коней. Да нас трактары вясной не пры- ехалі, але мы ўправіліся конямі.

— Інвентар у спраўнасці?

— Так.

— Як калгаснікі выходзяць на работу?

— Усе адна другую падганя- юць.

— А як моладзь?

— Дзяўчаты ўсе в плугамі, ды з баронамі.

— А старыя?

— І старыя працуюць.

— Ці ёсць яшчэ такія старыя, як вы?

— Няма, а ёсць па 50—55 год.

— Ці выканалі вы абавязкі пе- рад дзяржавай у мінулым годзе?

— Усё выканалі; а лён звыш плана выканалі. Хлеб, бульбу — усё здалі, а потым дзялілі і вышла на працадзень па 2 з паловай кі- лограма зернавых і 10 кілограмаў бульбы. А лён і зараз яшчэ ёсць.

— А грошай прышлося многа?

— Я атрымаў 65 рублёў.

— Колькі ў вас было праца- дзён?

— У нашай сям'і было 720 працадзён.

— А ў вас асабіста?

— 240 працадзён у мінулым годзе, а ў гэтым годзе ўжо 100.

— На якой рабоце вы працуе- це?

— На ўсякай. У гэтым годзе касіў, сеяў, куды пасылаюць, слу- хаю. У гэтым годзе пабулавалі гумно па 53 метры, пакрылі сало- май, засадзілі 55 гектараў саду. Праз гадкоў 5 наш калгас будзе калышкам грошы варочаць. Гэта жывая капейка.

— Як вы дзяцей гадуеце ў калгасе, ці ёсць яслі, пляцоўкі?

— Ёсць яслі і пляцоўкі.

— А дзеці туды ахвотна ідуць?

— Чаму-ж не!

— А маткі ахвотна пускаюць?

— Так.

— Ці пісьменная ў вас моладзь?

— Усе пісьменныя.

— Радые ёсць?

дзі, як раней жылі пры паншчы- не, а потым пры царызме?

— Я гавару моладзі, што зараз трэба працаваць, што раней мы працавалі пад палкай, а зараз на сябе працуем і трэба нам брыга- дзіра слухаць, калі ён пасылае на работу. Тады мы працавалі на па- на, а зараз на сябе. Тады праца- валі на пароў, а цары толькі па- поў утрымлівалі ды губернатараў, якім па 12 тысяч рублёў плацілі ў год.

— А ці ўся моладзь гэта разу- мее?

— Усе разумеюць.

— А як моладзь працуе?

— Працуюць добра. Разумеюць, што савецкая ўлада дала свабо- ду. І ўсё гэта дзякуючы Леніну і Сталіну. Вечны пакой Леніну, што ён вывеў нас з-пад гнёту!

— Ці жылі вы ў дружбе з па- памі?

— Як стала савецкая ўлада, я ні ў царкву, ні да папа ні нагой. У мяне ў хаце нават і абразоў ня- ма. Вісяць партрэты Леніна, Карла Маркса, Молатава.

— У Менску раней былі?

— Быў, калі была германская вайна. Але тады было дрэнна, брудна.

— Зараз Менск спадабаўся?

— Так.

— А як свята спадабалася?

— Нічога, хораша. Бачыў я, як вы стаялі з Калініным на рыбу- не.

— З таварышчам сабрала 11 мільёнаў рылі?

— Былы. Такіх-жа рэзультатаў, — браў таворыць тав. Політ, — несум- нэнна можна было-б дабіцца ў вы- падку правядзення анкеты на шы- таванню аб фальшэме.

Указаўшы на гістарычнае зна- чэнне VII кангрэса Комінтэрна, т. Політ пад ападысменты закар- тавае сваю прамову заявай аб тым, што кампартыя Англіі бярэ на ся- бе абавязальства мабілізаваць

вёсцы ходзіць у ланцях. Савецкая ўлада абула людзей. А народ хо- ча яшчэ больш. Нам, старым, до- сыць, а моладзі хочацца яшчэ. Да свята як рыхтаваліся — зарэзалі адну карову, купілі 2 бочкі пива, 2 пуды рыбы, спякілі 12 пудоў шпанцы на булкі і падзялілі на дзве брыгады. Мяне сюды не пус- калі ехаць, а я таварыў: я паеду, патажкую з таварышам Чарвяко- вым.

— А тут Вам было добра?

— Добра.

— Не горш, чым у калгасе?

— Яшчэ лепш.

— Якія віды на ўраджай у гэ- тым годзе?

— Бульба добрая, трава ў гэ- тым годзе добрая. Сена дзяржаве ўсё звеслі, але не ўсё яшчэ ска- сілі: надвор'е перашкаджае.

— Ці весела зараз у вёсцы жыць?

— Ой, весела! Бабы ў толі пя- юць так, што аж поле трасецца. Калі-б таварыш Чарвякоў пры- ехаў, ён-бы парадаваўся.

Чарвякоў: — Гэта добра, калі калгасніцы песні спяваюць, зна- чыць на душы лёгка і радасна.

Новікаў: — Старыя зараз па- міраць не хочучь. Якія былі гуль- таі тыя памерлі, а зараз асталі- ся тэя, якія працуюць ды за жыццё трымаюцца.

— Які ў Вас, Архіп Андрэевіч, сакрэт ёсць, што вы доўга жылі, захаваліся, вясёлы? Наву- чы, так жыць.

Мяне сэрцавіна заўсёды зая, а зараз савецкая асці паддала. Як кал- гаснік, то і паміраць

У маі адрой-бы 20 скінучь Крэмілі, і калгас, то я яму за 2 ж... зямлю пад пушчан пра... аш, то за на чытаць та

дзярбудаваць

сваю вёску, каб жыццё было ра- даснае?

— Зараз ужо радаснае, але трэба, каб было яшчэ радасней. Аднаасобнікаў на вёсцы маецца ўсяго дзесятка. У нас ёсць клуб, хаты ў селян добрыя, ёсць элек- трычнасць. Толькі вось радыё ня- ма. Уночы ліхтары гараць на вёс- цы.

— У Чырвоную армію моладзь ахвотна ідзе?

— Ахвотна. Не так, як у стары час, калі лавілі людзей ды драў- ляныя калодкі набівалі на ногі. Зараз у армію народ ідзе з песня- мі, радасна, бо ведае за што ідзе — за савецкую ўладу. Бо ведае, што не за сволач Нікалая будзем ваяваць. Калі прыцэпца ваяваць, будучь і ваяваць.

— А вы пашлі-б ваяваць, ка- лі-б на нас напаў?

— Пашоў-бы і ваяваў-бы за савецкую ўладу. Я пісаў тавары- шу Сталіну.

— Ці доўга думаеце пабыць у Менску, Архіп Андрэевіч?

— Прабыў я некалькі дзён ужо. Вельмі мне тут добра і радасна. Але не першпца мне, хочацца ехаць дамоў. Зараз трэба сена ка- сіць, сушыць, лён убіраць, жаць, з дзяржавай разлічыцца. Так што, ужо не крыўдзецца, сёння паеду дамоў. Дый унукі ўжо, відаць, за- чакаліся. Кожны дзень, відаць, бегаюць на дарогу, каб сустрэць мяне. Вось, думаю, калі кончым работу, то буду прасіць, каб па- ехаць у Маскву, паглядзець маў- залей Леніна (вечная яму па- мяць!), ды можа хоць адным во- кам пабачыць таварыша Сталіна. Дзякую Вам за ўсё добрае, за тое, як хораша жыць пры савецкай уладзе.

Чарвякоў: — Быўаце здаровы, Архіп Андрэевіч! Кляняйцеся ўсім вашым калгаснікам ды калгасні- кам.

### Звальненні рабочых у Германіі

ЛОНДАН, 2 жніўня. (БЕЛТА). Берлінскі спецкор «Манчэстэр гардыен» паведамляе аб звальненнях рабочых і зніжэнні зарплат у Германіі. Ва многіх раёнах — піша ён — рабочыя няздольны купляць неабходныя харчовыя прадукты. У дні выплаты заробатнай платы бываюць бурныя сцэны. На заводах прамоўцам на мітынгх «рабочага фронту» часта не даюць гаварыць. Часам гэтыя мітынгі зрываюцца ў абстаноўцы поўнага беспарадку. Агульныя мітынгі «рабочага фронту» часта байкатаюцца рабочымі.

Карэспандэнт паведамляе, што рабочым, якія будуць аэрадром у Шэнвальдзе, загадалі працаваць звышнормова без дадатковай аплаты. Двое адмовіліся і былі арыштаваны. Тады другія заявілі, што будуць баставаць, калі іх тарарышы не будуць вызвалены. Уладам прышлося задаволіць патрабаванне рабочых.

У заключэнне карэспандэнт указвае, што нацыянал-соцыялісты «з апасеннем чакаюць восені і яшчэ больш — зімы».

### АТМАСФЕРА НЯУПЗУ-НЕНАСЦІ У АНГЛІІ

ЛОНДАН, 2 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляе Рэйтар, парламент распушчаны на канікулы да 29 кастрычніка. Паводле слоў агенцтва, рэдка роспуск парламента адбываўся ў такой атмасферы няўпэўненасці. Урад — піша агенцтва — мае магчымасць нечакавана рэкамендаваць каралю роспуск парламента і назначэнне ўсеагульных выбараў. Апазіцыйныя партыі ўпэўнены ў роспуску парламента. Ва ўрадавых колах адмаўляюць, што парламент будзе распушчаны да аднаўлення сесіі абодвух палат.

### ЗДАРЭННЕ З АНГЛІЙСКИМ ПАРАШУТЫСТАМ

ЛОНДАН, 27 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляе «Таймс», над аэрадром у Саутондзе парашутыст, вяртаючы на крыло самалёта і падрыхтаваўшыся к прыжку, зачэпіўся галштук за частку аэраплана, чым і страціў прытомнасць. Пілоту ўдалося ахватыць парашут, перацягнуць галштук нажом і абцягнуць парашутыста правай рукой, зрабіўшы пасадку дзействуючы левай рукой і нагамі. Пасля прыямлення парашутыст заявіў, што нічога не памятае.

### Італа-абісінскі канфлікт

Перагаворы аб праекце рэзалюцыі па канфлікту ў свеце Лігі нацый

ЖЭНЕВА, 2 жніўня. (БЕЛТА). Перагаворы аб праекце рэзалюцыі па італа-абісінскаму канфлікту прадаўжаліся ўвесь учарашні дзень і сёння раніцою. Сёння ў поўдзень чакаецца адказ Італіі на зробленыя ёй учора прапановы.

У колах Лігі нацый перадаюць, што зроблены новыя спробы зблізіць італьянскую і абісінскую пазіцыі. Праект рэзалюцыі захоўвае асноўныя моманты ўчарашніх прапановаў: аднаўленне работы ўгадвальнай камісіі і выйгрыш часу, каб даць сторанам магчымасць прыйсці да пагаднення і садзей-

насці найбольш зацікаўленых дзяржаў з тым, каб рэзультаты гэтых перагавораў былі абмеркаваныя саветам Лігі нацый на вераснёўскай сесіі. Абавязальства аб непрымяненні сілы ў часе перагавораў, мабыць, не будзе ўпамнута ў рэзалюцыі, бо гэта абавязальства, як указваюць, ужо амяшчаецца ў радзе міжнародных документаў, удзельніцаў якіх з'яўляецца Італія. Затое Італія як быццам згадылася на абмеркаванне не пытання ў цэлым саветам Лігі нацый на наступнай сесіі ў пачатку верасня.

### Супроць вывазу ваенных матэрыялаў у Італію

ВАШЫНГТОН, 2 жніўня. (БЕЛТА). Дэлегацыя прадстаўнікоў «Амерыканскай лігі барацьбы з ваеннай небяспечкай і фашызмам» і другіх антываенных арганізацый наведвала выконваючага абавязкі дзяржаўнага сакратара Філіпса і патрабавала, каб ЗША забаранілі вываз ваенных матэрыялаў у Італію. Дэлегацыя складалася з 7 чалавек, у тым ліку некалькіх неграў і італьянцаў. Дэлегацыя заявіла, што ў выпадку італа-абісінскай вайны яна звернецца да амерыканскіх працоўных з заклікам перашкоджаць адраўцы ваенных матэрыялаў у Італію і байкатаваць італьянскія тавары. Дэлегацыя наведвала таксама старшыню

амерыканскай федэрацыі працы Грына.

ЛОНДАН, 2 жніўня. (БЕЛТА). З Вест-Індыі паведамляюць, што амаль на ўсіх належачых Англіі Вест-Індскіх астравах адбыліся многалюдныя мітынгі і дэманстрацыі негрыянскага насельніцтва ў абарону Абісініі.

ЛОНДАН, 2 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляе Рэйтар з Адэна (Аравія), у выпадку вайны абісінцы маюць намер пабудаваць плаціны на радзе рэк, каб адвесці воды гэтых рэк у пустэлю і зрабіць немагчымым наступленне італьянцаў з Магадыша.

### СУСТРЭЧЫ ТАВ. ЛІТВІНАВА З ЛАВАЛЕМ, ІДЭНАМ, ХЮСНЮ, ОСУСКИМ І ГО ТАЙ-ЦІ

ЖЭНЕВА, 2 жніўня. (БЕЛТА). Сёння ў 1 гадзіну дня (па маскоўскаму часу) т. Літвінаў сустраўся з Лавалем. Гутарка пачынулася каля гадзіны. Тав. Літвінава наве-

даў таксама Ідэн, турэцкі прадстаўнік у свеце Лігі нацый Хюсню, чэхаславацкі прадстаўнік Осуоскі і кітайскі — Го Тай-ці.

### Барацьба англійскіх гарнякоў за павышэнне заробатнай платы

ЛОНДАН, 2 жніўня. (БЕЛТА). Федэрацыя гарнякоў Англіі апублікавала маніфест, у якім указвае, што намаганні гарнякоў, накіраваныя да паліпшэння іх становішча, натыкаюцца на супраціўленне ўрада і шахтаўласнікаў і што царпенне гарнякоў вычарпана. У кастрычніку адбудзецца спецыяльная канферэнцыя, і калі з цяперашня-

га туніку не будзе знойдзены выхад, стане пытанне аб забастоўцы. Маніфест адзначае, што зарплата гарнякоў у параўнанні з 1920 годам зніжана амаль на палову і што ў выніку катастроф у вугальных кавальнях у мінулым годзе загінула 1.073 гарнякі і было ранава 132.859.

### Совецкія ўдзельнікі міжнароднага фестываля танцаў вярнуліся ў Маскву

МАСКВА, 3 жніўня. (БЕЛТА). 3 жніўня ў Маскву вярнуліся совецкія ўдзельнікі міжнароднага фестываля танцаў у Лондане.

На Окцябрскім вакзале адбыўся кароткі мітынг. Нам. старшыні ВОКС'а тав. Чарняўскі павітаваў совецкіх танцораў з велізарным поспехам, які з'яўляецца яркім доказам таго, як быстра расце і развіваецца ў Совецкай Ірландыі нацыянальнае на форме і сацыялістычнае па зместу мастацтва.

Кіраўнік совецкай дэлегацыі на фестывалі тав. Баярскі паведаміў, што на лонданскім фестывалі не было спецыяльных прызаў ці размеркавання месцаў, але выключны поспех, які мелі совецкія танцоры на фестывалі, апырка іх выступленняў англійскай прэсай і незвычайны поспех у рабочых Лондана сведчылі аб тым, што пальма першымства належыць совецкім танцорам.

### Прыём групы былых французскіх удзельнікаў вайны тав. Н. Н. Крэсцінскім

МАСКВА, 2 жніўня. (БЕЛТА). 2 жніўня намеснік народнага камісара па замежных справах тав. Н. Н. Крэсцінскі прыняў знаходзячуюся ў Маскве групу былых французскіх удзельнікаў вайны на чале з дэпутатам французскага парламента п. К. Планш.

У гутарцы з членамі групы тав. Крэсцінскі азнаёміў іх з намаганнямі СССР, накіраванымі на забеспячэнне міру і арганізацыю калектыўнай безапаснасці.

Былыя ўдзельнікі вайны выказалі тав. Крэсцінскаму свёе глыбокае задавальненне м'рнай палітыкай совецкага ўрада.

### АБ АБАВЯЗКОВ'М АКЛАДНЫМ СТРАХАВАННІ НА 1936 ГОД

Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставіў абавязковае акладное страхаванне ў 1936 годзе праводзіць на тых-жа падставах, на якіх гэта страхаванне праводзілася ў 1935 годзе.

### Выстаўка беларускага мастацтва ў Маскве

МАСКВА, 3 жніўня (Спец. кар. «Звязды»). 6 жніўня адбудзецца адкрыццё выстаўкі беларускага выяўленчага мастацтва. На ўрачыстасцях адкрыцця чакаецца ўдзел двух тысяч маскоўскіх рабочых, мастакоў, мастацтвазнаўцаў. Зараз заканчваецца афармленне экспанатаў. Асабліва влікі інтарэс выклікаюць карціны мастака Пена, акаварэлі Лейтмана і Ахрэмчыка.

Арганізуюцца экскурсіі рабочых калектываў і чырвонаармейцаў для агляду выстаўкі. Неўзабаве выйдзе з друку каталаг з рэпрадукцыямі лепшых экспанатаў.

9 жніўня адбудзецца творчая дыскусія з удзелам маскоўскіх мастакоў, крытыкаў і мастацтвазнаўцаў. Уступнае слова зробіць тав. Дзімаў даклады — тт. Бескін і Орніштэйн.

М. МОДЭЛЬ.

### ПЕРАЙМЕНАВАННЕ РУДЗЕНСКАГА РАЕНА

ЦВК і СНК БССР паставілі перанесці раённы цэнтр Рудзэнскага раёна з пасёлка Рудзэнск у мястэчка Смілавічы, перайменаваўшы Рудзэнскі раён у Смілавіцкі.

### НАЗНАЧЭННЕ

Прэзідыум ЦВК БССР паставіў назначыць тав. Стрэле Г. В. намеснікам старшыні Дзяржаўнай планавай камісіі БССР, вызваліўшы яго ў сувязі з гэтым ад абавязкаў намесніка народнага камісара земляробства БССР.

### Закончыліся сесіі завочнага навучання настаўнікаў

У педагагічных інстытутах і тэхнікумах БССР закончыліся сесіі завочнага навучання настаўнікаў. Залікі адалі 3.700 беларускіх, яўрэйскіх і польскіх педагогаў галоўным чынам сельскіх школ. Сесіі накіравалі значны рост паспяхоўнасці ў параўнанні з мінулымі гадамі. 200 выдатнікаў-завочнікаў, не маючых закончанай педагагічнай вышэйшай асветы, адабраны Наркматам асветы для накіравання ў стацыянарныя педагагічныя навучальныя ўстановы з захаваннем заробку на ўвесь час вучобы. 47 настаўнікаў-ударнікаў вучобы накіраваны на экскурсіі па Совецкаму Саюзу. У давамоту завочнікам па БССР створаны 84 кансультацыйных пункты.



Удзельнікі шлюпочнага паходу Mariney—Кіев (справа налева): мандэяр паходу комсамолец Іоффе, палітрук Кузнік, Ярэвіч, Касюшкін.

### Узнагарода МОССОВЕТА

БАБРУЙСК, 3 жніўня. (Кар. «Звязды»). За дэterminованае і высокакачэснае выкананне заказаў для школ Масквы Моссовет узнагародаў 25 лепшых ударнікаў Бабруйскага лесакамінага капітоўнага падарункамі — веласіпедамі, адрэзамі на каспюмы і грашмыа.

На адбыўлымся на лесакамінаце вечары інжынер Моссовета тав. Вароб'ёў горада вітаў калектыву і адзначыў, што заказ для Масквы

выканан бліскуча. У гэтым адзначыўся любоў і адданасцю рабочых калектыва к нашай чырвонай сталіцы Саюза — Маскве, якая байкаўніцтвам партыі ператварыла ў вялікую сталіцу свету.

Начальнік беладрэўнага пяху тав. Банвель, які ўзначальваў дэлегацыю каміната ў Маскву, расказаў аб цёплым прыёме, аказаным дэлегацыі кіраўнікамі Моссовета.

### 11 ЖНІУНЯ ПРЫЛЯТАЕ САМАЛЕТ „КРАКАДЗІП“

Менск рыхтуецца да сустрэчы самалёта «Кракадзіп», які робіць агітацыйны рейс, прысвечаны конкурсу саветаў, па 14 буйнейшых гарадах Саюза. У Менску самалёт чакаецца 11 жніўня.

У гарадскім свеце адбылася спецыяльная нарада, на якой падаруглены палітрэды вынікі конкурсу саветаў. У конкурс уключыліся ўсе секцыі савета і 65 дэлегацый груп фабрык і заводаў сталіцы БССР.

### АСВАЕННЕ ВЫТВОРЧАСЦІ ТЭАТРАЛЬНЫХ БІНОКЛЯ У

Акулярная фабрыка ў Віцебску распіраўвае тэхналагічны працэс асваення вытворчасці тэатральных

бінокляў. Першыя біноклі будучы выпушчаны ў канцы бягучага года.

### СУСТРЭЧА СТРАЛКОУ ЧАТЫРОХ ГАРАДОУ

На стрэльбішчы ЦС Асоавіяхіма ў Менску закончылася двухдзённая таварыская сустрэча 4 камандаў стралковых клубаў — Менска, Гомеля, Віцебска і Бабруйска. У сустрэчы прынялі ўдзел 32 варажылаўскага стралкі. Удзельнікі сустрэчы спартыкаваных на 300 метраў у супроцьстах і без супроцьстах. Па дуэльнай стрэльбе — таксама на 300 метраў, а забегам на 25 метраў.

Па ўсіх відах стральбы першае месца заняла каманда Менска, другое — каманда Гомеля. Па індывидуальных паказальніках першае месца прысуджана Лідзе Дабрагос, работніцы завода імя Мяснікова ў Менску. Другое месца заняў Грыгорый Пляшвіч (менскі стралковы клуб) і трэцяе — Г. Лейнін (Гомель). Гэтыя таварышы ўзнагароджаны каштоўнымі падарункамі.

### ПАВ'ДАМЛЕННЕ

5 жніўня ў Доме партактыва будучага чарговыя заняткі гадзінага камвуза сакратароў парткомрапішчэй і вечарняй змены. Дом партактыва пры Менгаркама КП(б)Б.

Адказны рэдактар Н. СТЭРНІН

Калектыву работнікаў „ЗВЯЗДЫ“ выказвае сваё спачуванне супрацоўніку рэдакцыі тав. А. ЛОСЮ з прычыны смерці яго брата МІХАСЯ

